

Карпекін, К. Неаднойчы перабудаваная / К. Карпекін // Сцяг Перамогі (Лёзна). – 2016. – 31 мая. – С. 6.

НЕАДНОЙЧЫ ПЕРАБУДАВАНЯ (З ГІСТОРЫІ ВЕЛЯШКОВІЦКАЙ СВЯТА-МІКАЛАЕЎСКАЙ ЦАРКВЫ)

Наўрад ці мы калі-небудзь даведаемся, як выглядала першая царква, узведзеная ў Веляшковічах, але тое, што яна функцыянувала ў XVII–XVIII стст. – дакладна вядомы факт. У той час існавала царкоўная унія, гэта значыць вернікі захоўвалі праваслаўную абрааднасць, але падпарадкоўваліся Папе Рымскаму. Свята-Мікалаеўская царква з'яўлялася цэнтрам аднаго з дэканатаў – адміністрацыйнай адзінкі, з якіх складаліся ўніяцкія епархіі (Веляшковіцкі дэканат аб'ядноўваў 17 парафій-прыходаў). Менавіта з тых даўніх часоў у царкве знаходзіліся богослужбовыя кнігі «Апостал» (выдадзены ў Маскве ў 1684 г.) і «Евангелле» (надрукаванае ў Львове ў 1753 г.), што здзіўлялі наведвальнікаў храма нават у 1920-я гг.

У 1820 г. побач з царквой была пабудавана каменная каталіцкая капліца ў гонар Святых Касьмы і Дзям'яна. У яе скляпеннях хавалі сваіх памерлых продкаў мясцовыя памешчыкі Кудзіновічы.

Свята-Мікалаеўская царква была драўлянай, таму неаднаразова перабудоўвалася. У прыватнасці, значны рамонт быў ажыццяўлены ў 1843 г. У 1849 г. прыхаджанамі тут з'яўляліся жыхары 30 вёсак, усяго – 1335 чалавек.

Мінула колькі часу, і ці то зноў узнікла патрэба ў рамонце, ці то памешчык Іосіф Якаўлевіч Пальчэўскі, які валодаў Веляшковічамі, пажадаў прадэмантраваць сваю дабрадзеянасць, але Віцебскі губернатар атрымаў ліст. У гэтым дакумэнце, датаваным 14 снежня 1870 г., І. Я. Пальчэўскі прасіў дазволіць яму пачаць нарыхтоўку матэрываляў для ўзвядзення новай каменнаей царквы. У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску захаваліся шыкоўныя планы, складзенныя з гэтай нагоды ў 1870 г., а з іх дапамогай можна меркаваць пра вонкавы выгляд храма.

Трэба заўважыць, што губернатар не спяшаўся з выдачай дазволу, таму ў будаўнічых работах здарылася затрымка. У сувязі з гэтым да справы падключыліся мясцовыя сяляне з Веляшковіцкай, Емельянаўскай і Міхалінаўскай грамад. 5 ліпеня 1871 г. яны накіравалі ў губернскі горад Віцебск хадатайніцтва пра хутчэйшую перабудову царквы, якая была «настолькі зусім трухлявая у столі і сценах, але нават і брыдкай, нагадвала яшчэ часы уні...».

Памешчык жа дазволіў сабе некаторае свавольства: не дачакаўшыся рэзалюцыі губернатора на перабудову, ён восенню 1871 г. загадаў разабраць стары драўляны будынак. А каб праваслаўным сялянам было дзе памаліцца, 1 лістапада святаром была асвечана каталіцкая капліца. Неўзабаве пачатак будаўніцтва каменнаей царквы ў Веляшковічах ухваліў сам епіскап Полацкі і Віцебскі Сава (Ціхаміраў): 11 снежня 1871 г. ён падарыў прыходу абраз з выявай Святога Мікалая.

У маі 1872 г. І. Я. Пальчэўскі вылучыў значную суму грошай і стварэнне новай Свята-Мікалаеўской царквы ў Веляшковічах пачалося. Нягледзячы на тое, што заканчэнне справы планавалася на кастрычнік 1874 г., будаўнікі справіліся датэрмінова. Ужо 31 кастрычніка 1873 г. храм быў агледжаны адмысловай камісіяй, якая адзначыла, што яна «пабудавана згодна з зацверджаным праектам і каштарысам – трывала з матэрываляў добрай якасці».

Новая Веляшковіцкая царква мела 6 званоў, некаторыя з якіх былі адліты з нагоды пэўных знакавых падзеяў, і кожны з іх меў свой непаўторны «дэвіз». Напрыклад, самы вялікі з іх – вагой 860 кг – быў выраблены ў 1910 г. у Валдаі і прысвячаўся 50-годдзю вызвалення сялян ад прыгоннага права. Адтуль жа быў дастаўлены ў Веляшковічы звон, прысвячаны перанясенню мошчаў Святой Ефрасінні ў Полацк у 1910 г. На ім меўся такі надпіс: «Разноплеменный край от заблуждений пробуждай, а правой вере ты звони, к селению Божему зови». Яшчэ адзін звон, прывезены ў 1885 г. з Москвы, быў зроблены ў памяць пра гібелі імператара Аляксандра II.

У дакументах захаваліся таксама звесткі пра святароў: так, з 1831 г. святаром Веляшковіцкай царквы быў прызначаны Сцяфан Андрэевіч Акаловіч. З таго ж часу дыяканам з'яўляўся Пётр Сямёnavіч Нікіфароўскі – той самы, які вучыў знакамітага краязнаўцу Мікалая Якаўлевіча Нікіфароўскага, і па ўсёй верагоднасці, з'яўляўся яго сваяком. З пачатку 1870-х гг. святаром быў Фауст Ляўонавіч Пігулеўскі, з 1887 г. – Рыгор Нарбут. У пачатку XX ст. набажэнствы ажыкыцяўляў Іаан Жыглевіч, а з 2 красавіка 1902 г. – Васіль Яўгенавіч Зяленскі.

**Канстанцін КАРПЕКІН,
галоўны захавальнік фондаў
Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці.**